

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

ГОД ВЫДАНИЯ XXIV

№ 78 (6960)

СЕРАДА

2

КРАСАВІКА

1941 г.

ЦАНА 15 КАП.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні тав. Барсукова Е. З. ордэнам Леніна.

XI Пленум ВЦСПС.

Ператворым балоты ў квітнеючыя калгасы палі і сенажаці.

У сесіі Вярхоўнага Савета БССР першага сільніцка. СІРЭЧКІ НА ДАБЛАДУ АБ ДЗЯРЖАЎНЫМ БЮДЖЭЦЕ БССР НА 1941 ГОД. Прамовы дэпутатаў: Нагана Я. Н., Церахава І. Ф., Рабцава І. Н., народнага

камісара аховы здароўя БССР тав. Каваленка М. І., Федасюк А. І., Меліхі С. М., Чарнова К. С., Дугашэўскага К. Н., Герасімычы Н. Г., народнага камісара комунальнага гаспадарства БССР тав. Забела В. С., Шапалава П. Г., Чорнага І. Л., Грыбава Н. І., Омелянічыча М. Т., Сысвай О. А., Маўчанскага Д. С., Дзюнісевича Ф. Я.

ЗА РЪБЛЯЖОМ.

Вайна ў Еўропе і Афрыцы (дзёнікі вайсковых дзеянняў).

Распарэджэнне германскага ваяннатога камандавання ў Бельгіі.

Экспарт убораў з ШПА.

Сустрэча Маўцова з Чыно.

Распарэджэнне югаслаўскага прэм'ер-міністра.

Абхот інтэрпратыванымі паміж Італіяй і Францыяй.

Да атакі англійскіх караблёў на французскія гангальскія судны.

ТЭАТРАМ РЭСПУБЛІКІ — ВЫСОКАЎДЗІНЫ МАСТАЦКІ РЭПЕРТУАР!

Совецкія тэатры атрымалі шырокае прызнанне ў гледачоў нашай краіны. Народ любіць стваральніцка высокаўдзінных і высокамастацкіх паставак, тэлевізійных майстраў сцэны. У тэатрах кожны прадэманстраваў свой кругазор, пахрысьціў свае вочы. Роля нашых тэатраў, як важных рычагоў комуністычнага выхавання, высокая пачына партый і савецкім урадам.

Выключна вялікія задачы ставяць перад тэатрамі зараз, у перыяд, калі наша краіна пад кіраўніцтвам Комуністычнай партыі паспяхова ідзе ў комуністычнае заўтра. Перыяд паступовага пераходу ад сацыялізму да камунізму патрабуе ад усіх звянаў культуры фронту напружанай работы па камуністычнаму выхаванню. Задача заключаецца ў тым, каб нашы тэатры ўзялі сваю творчую работу, поўнасьцю падпарадкавалі яе задачам выхавання працоўных.

«У цяперашняй складанай міжнароднай абстаноўцы, — гаворыў Міхалі Іванавіч Калінін у дакладзе на сходы партызанскага савета Масквы, — наш народ павінен быць абсалютна сабраны, падцінуты і напружаны ў сваёй шчыльнасці, каб наша сацыялістычная дзяржава была гатовая супрацьлюбо нечаканым і ўражывальным выпадкам. У гэты перыяд нашы тэатры павінны быць усё нашым грамадскім арганізмам, літаратурай, мастацтвам, кіно, тэатрам і т. д. Гэта і будзе, гаворыўшы, сапраўдным выхаваннем воіна партыі, укажаму таварышу Сталіна і зветуаў Леніна па камуністычнаму выхаванню мас у даны гістарычны перыяд».

Гэтай задачай павінны быць падпарадкавана штодзённая дзейнасць нашых тэатраў. Яны абавязаны выхоўваць народ у духу абаліваўшай гатовасці, беззастаўнай адданасці сацыялістычнаму радыёму, у духу гераічнага савецкага партызанства.

Рэпертуар тэатраў — гэта аснова іх дзейнасці, ён вызначае ідэю і мастацкую накіраванасць кожнага калектыва. Рэпертуар павінен быць сур'езна прадуманым з тым, каб кожная пастаўка поўнасьцю адпавядала пастаўленым задачам камуністычнага выхавання.

1940 год быў годам крантаў і вышэйшай работы майстраў мастацтва нашай рэспублікі, годам, у які беларускі народ праламваў перамагчы ў Маскве на даказанне свае поспехі, заваяваўшы ў выніку няўдзячнага ажыццяўлення ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі.

У Беларусі за год савецкай улады раскрыліся народныя таленты: створаны творы высокай мастацкай культуры, вырашаны калеры тэлевізійных майстраў па ўсіх галінах культуры і мастацтва.

На ўвазе беларускага мастацтва былі паказаны першыя беларускія оперы, лепшыя драматычныя творы. Партыя і ўрад высока ацанілі заслугі майстраў беларускага мастацтва, узнгародзілі іх ордэнамі Савоза ССР. Зусім нядаўна пільна беларускіх майстраў літаратуры і мастацтва ўстаноўлены самай высокай адзнакай народнае — Сталінскім прэміяй. Той факт, што народны паст БССР Яўка Буцэла, народнага арыстакта ССР А. Александровіча, драматурга Ваіцара Браўна, кампазітара А. Вагатыроў і народнага арыстакта БССР Г. Глебаў атрымалі Сталінскую прэмію — арыстак свядчэнне росту культуры нашай народна, росту яго калары.

1941 год ставіць перад тэатрамі рэспублікі новыя, больш складаныя задачы — задачы ўзвыска спінаўнага майстарства на ашы больш высокую ступень ідэінага і мастацкага росквіту. Народ патрабуе ад работнікаў тэатра пастаўкі такіх спецыялістаў, якія б абуджалі ў ім вялікія пачуцці патрыятызма, нахаты і на гераічныя пачуцці па славу сацыялістычнага рэалізму.

Гутарка ідзе аб стварэнні рэпертураў.

У Мінскім гаркоме КП(б)Б

Мінскі гарком КП(б)Б вынес рашэнне аб падрыхтоўцы да перамаўльскіх свят. У падрыхтоўчай рабоце пройдзе пад лозунгамі поўнага выканання рашэнняў XVIII Усесаюзнай партыйнай канферэнцыі, рэзультатна перамаўльска сацыялістычнага саборніцтва на дзятрынае выкананне вытворчых планаў і дастойную сустрэчу для Першага мая — свята міжнароднай пролетарскай салідарнасці.

На ўсё прапрыметвах і ў арыелінах горада будзе праведзена абмеркаванне дагавору перамаўльскага сацыялістычнага саборніцтва. Абудзіцца раёныя партыя літаратараў, інжынера-тэхнічных работнікаў па пытанню аб вышкіх і квартална 1941 года і хадзе сацыялістычнага саборніцтва. На прапрыметвах, ва ўстановах, навуцальных установах, інтэрнатах

ара, сучаснага нашай эпосе, рэпертуара перыяд сацыялістычнага адраджэння. Гэта задача можа быць выканана толькі пры той умове, калі нашы тэатры разам з драматургамі пакажуць у сваіх творчых творках савецкіх людзей і будучы выхоўваць на іх прыкладзе масы ў духу сацыялізму, у духу вялікіх ідэй Леніна — Сталіна.

Маля што зроблена нашымі тэатрамі ў гэтых адносінах. Найноўшыя савецкія п'есы ўключаны ў рэпертуар. І віна ў гэтым не толькі драматургаў, але і тэатраў.

Гэта няправільная праятка прывяла да таго, што і нашы драматургі не працягвалі паліваць актыўнасці, адстаюць ад задач сучаснасці. Гісторыя тэатра павяла не адзін выпадок, калі лепшыя майстры сцэны нахаты драматургаў на стварэнне выдатных п'ес, сучасных тасу. Зараз многія кіраўнікі нашых тэатраў чамусьці не лічаць сваёй задачай паказваць драматургу тэму, разам з ім над яго накіравваць.

Задача зараз ясная: трэба разам тварыць, тварыць патхіяна, самаадана. Гэтану, безумоўна, будзе сарэінічаць тэксма сістэма дзяржаўных заказаў драматургам.

У выніку няўдажлівых адносін да рэпертуара, якія нахатылі асабліва пастыя дэкалы, людзі, супаюючыся на дзятрынае, згубілі пачуццё адданасці за творчы перспектывы. І больш татоданулі ўключэнне ў рэпертуар многіх нашых тэатраў п'ес пагольных. Аўрыскі драматычны тэатр уключае ў свой рэпертуар многа розных п'ес, а аб п'есах на савецкую тэматыку, чамусьці забывае. Значна асабліва сваю работу і Вялікі дзяржаўны оперны тэатр, які недастаткова працуе зараз з савецкімі кампазітарамі над падрыхтоўкай новых опер.

Годам ідзе гутарка аб стварэнні арыгінальнай беларускай музыкальнай камедыі. Але справа з месца не рушыцца. Дзяржаўны тэатр музыкальнай, маючы ўсе ўмовы для сваёй работы, зусім не звязан з кампазітарамі, не хоча траціць сілы над пастаўленай нават тых твораў, якія ўжо нахатылі. Непапушчальны той факт, што музыкальна «Юк-сагіз» старэйшага беларускага кампазітара Чуркіна сустрэла халодны, рабундуючы адносін з боку кіраўнікоў тэатра.

Трэба, каб прагнута ўключалі нашы тэатры ў свой рэпертуар п'ес рускай і захочаеўрапейскай класікі. Вывае яшчэ, што над шыльдай «Класікі» ў рэпертуар тэатра падаваць хроніка п'ес. З класікі трэба ўключаць у рэпертуар толькі тое, што можа дапамагач справе выхавання ў масах гераізма, высокіх пачуццяў і найліпшых якасцей перадавога чалавека.

Трэба пачуць нашым тэатрам і аб аднаўленні рада паставак п'ес савецкіх драматургаў. І ў беларускім, і ў аўрыскім, і ў іншых тэатрах ёсць спектаклі, якія чамусьці забыты і не паказваюцца гледачу.

Савецкая п'еса, напоўненая страстыям савецкіх людзей, пафасам нашай гераічнага часу, павінна стаць асновай рэпертуара кожнага нашай тэатра. Увага ўсёй мастацкай грамадскасці, ураўняння па справах мастацтваў, савозаў савецкіх пісьменнікаў і кампазітараў павінна быць накіравана на тое, каб у бліжэйшы час зрабіць карысны наварот — убагаціць рэпертуар тэатраў творамі савецкай драматургіі.

Партыя і ўрад ажуржаюць вялікай увагай і клопатамі работнікаў савецкага тэатра. На гэту увагу і клопаты яны павінны адказаць нахатына, самааданай работай па стварэнні тэатра сучаснасці, тэатра, які выхоўвае масы ў камуністычным духу.

31 сакавіка на ранішнім пасяджэнні XI Пленума ВЦСПС прадэкавалася спрэчка па дакладу тав. Шерніцка аб рабоце прафсаюзных арганізацый па выкананню народна-гаспадарчага плана на 1941 год. Выступіўшы ў гэтым дачыненні, расказаў аб тых мерапрыемствах, якія зараз праводзіцца на фабрыках і заводах у сувязі з рашэннямі XVIII Усесаюзнай канферэнцыі ВЦСПС.

— Народна-гаспадарчы план на 1941 год, — гаворыць старшыня ЦК саюза рабочых чыноўнай металургіі Поўдня тав. Вешніку, — прадэкавалася значнае павышэнне вытворчых чыноў, сталі, прызатка. Гэта ўсталява на нас вялікую адданасць. У рабоце прафсаюзных арганізацый пільна змагацца з тымі недахопамі. На металургічных заводах Поўдня зараз павышэнна значна колькасць рабочых, не выкарыстаных чыноў. Міль тым лічым работу з імі не вядзецца.

Адзначаны недахопы ў рабоце вытворчых чыноў, старшыня ЦК саюза рабочых чыноўнай металургіі Поўдня тав. Вешніку запісаў у рашэнні XI Пленума ВЦСПС пункт аб неабходнасці ўзвыска ролі вытворчых чыноў і правільна арганізаваць іх работу.

Тав. Грулічкін — старшыня саюзама Кіраўскага завода ў Ленінградзе — расказаў, што нядаўна на Кіраўскім заводзе быў праведзены грамадскі агляд якасці прадуцтваў, у якім прыняла ўдзел каля 7 тысяч чыноў. У часе агляду паступіла 2.146 прапановаў. У рэзультате амаль паўтасесяна знізіўся працэнт браку. У старажынным паху, нахрыклад, ён знізіўся больш чым у тры разы.

Старшыня ЦК прафсаюза рабочых партыйна-прамысловай тав. Нікіціна ў сваім выступленні ўказала на слабую барацьбу прафсаюзных арганізацый з прастаноў.

ПЕРАТВОРЫМ БАЛОТЫ ў КВІТНЕЮЧЫЯ КАЛГАСЫ ПАЛІ І СЕНАЖАЦІ

3 чэсцю выканаем задачу, пастаўленую партыяй і ўрадам

(Гутарка з наркомам меліярацыі БССР Н. В. НУДРАНОВЫМ)

Наркамат меліярацыі з першых-жа дзён прыступіў да вызначэння аб'ёму і характараў кожнага ўчастка меліярацыйных работ. Складзеныя тытульныя спісы ахапляюць прыкладна каля 100 аб'ектаў. З іх найбольш буйных 42. Сюды ўваходзяць такія работы, як рэгуляванне ракі Ільы, у басейне якой будзе асвоена 22.000 гектараў зямель.

Меліярацыйныя ўчасткі атрымліваюць складаны механізм. Апрача 16 жэкаватараў, якія ёсць на ўчастках, нам ужо заарэкаваны 3 новыя экскаватары ў лік 10, якія мы атрымаем у 1941 годзе. Атрымана 10 грузавых аўтамабіляў. Праваўшная работа па загатоўцы і вывазі патрабнага лесаматэрыялу да будаўнічых аб'ектаў. З лесаматэрыялу ў Калінавічкім, Шарыткім, Даманавічкім і Васілевічкім раёнах.

Прадэтані вялікая работа па ўкямплыванні абласных трасаў і ўчасткаў спецыялістамі па меліярацыі. З палёходнай колькасці 484 інжынераў мы ацэнкамаем толькі 89 і 187 тэхніцаў замест 398. Нарэказем Савоза аказвае нам у падарыць кадараў значную дапамогу. Апрача таго, навуцальныя ўстановы рэспублікі выпускаюць і перададуць нам 50 інжынераў і тэхніцаў. Каля 200 спецыялістаў-меліярацый, наволад нашых звестак, працуюць у розных арганізацыях не па спецыяльнасці. Многія з іх вызваваюць жалюе працаваць у нашай сістэме. Мы атрымаем больш 40 заўд ад меліярацый, працуючых у розных канцах Савозскага Саюза. Яны просяць даць ім магчымасць уздыгнуць у вялікай справе ператварэння беларускіх балот у квітнеючыя палі.

Ва ўсёх устакіні і Пінскай абласных арганізацыях трасы меліярацыі. Паспяхова і б'ястрае завяршэнне арганіза-

Дастойны адка на гістарычную паставу

Калгаснікі і селяне-аднаасобнікі Ленінскага раёна Пінскай абласці з вялікім адрабярэннем сустрэлі гістарычную паставу партыі і ўрада аб асушэнні балот у Беларускай ССР. У вёсках і калгасах адбываюцца сходы, на якіх намячваюцца практычныя мерапрыемствы па асушэнню і асваенню балот і забалочаных зямель.

Сяляне вёскі Пышчэгі, Нікалевіцкага сельсавета, намяцілі асушыць у гэтым годзе не менш 65 гектараў забалочаных зямель. Сяляне загалі пачалі рыхтавацца да нахатычных меліярацыйных работ: пабываюць зямлі і шурфы, загатоўляюць калкі і фашаны для афармлення адкосаў.

Сяляне вёскі Лысцовічы абавязаліся асушыць 85 гектараў балот, з іх ужо ў гэтым годзе засеяць 45 гектараў. Для правядзення меліярацыйных работ створана 7 брыгад. Арганізавана жаночая брыгада з 21 чалавека. Брыгадзірам жаночай брыгады ўзначаліў асабліва ініцыятыўна і энтузіячна Акуліна Леўчук.

Калгаснікі і селяне-аднаасобнікі Ленінскага раёна абавязаліся асушыць у гэтым годзе не менш 750 гектараў балот і забалочаных зямель і адрамантаваць 45 кіламетраў каналаў. 10 вольных брыгадзіраў-меліярацый займаюцца зараз па 25-дзённых курсах.

Паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб асушэнні балот у Беларускай ССР выклікала вялікі нахатычы ўздым у калгасах і вёсках Ленінскага раёна. Узначыўся прыўдзі ў калгасы. У сельсаветах імені Леніна, Ісквіцкага сельсавета, 10 сялян палілі зямлі з просьбай прыняць іх у калгасы. 16 гаспадарак уключылі ў сельсаветы імені Маладана. 35 селян-аднаасобнікаў вёскі Гарада палілі зямлі з просьбай арганізаваць у іх калгасы.

М. І. НЕСЦЮК, санатар Ленінскага раёна КП(б)Б.

дэтані перыяда, які і падбор высокакваліфікаваных і адданых справе кадараў меліярацый, будзе ў значнай ступені залежаць ад дапамогі і кіраўніцтва гэтай важнай справы з боку партыйных арганізацый на месцах.

Разам з тым мы лічым самым важным узначаліць зараз вялікі ўздым, вышкітаны срод калгасных мас у сувязі з агульнаахвотным паставою партыі і ўрада. Тысячы калгаснікаў прапуюць зараз на раскарчовым хмызняку, ачышчаюць трасы будучых каналаў. У Даманавічкім і разе іншых раёнаў партыйныя і савецкія арганізацыі спецыялісты дапамагаюць калгаснікам складан календарныя планы, графікі работ, намячаюць трасы будучых магістральных каналаў і каналаў. Гэта мае магчымасць калгасам лепш расставіць свае сілы, арганізаваць работу звышдзі і б'ястра, намяна паскорыць выкананне плана меліярацыі. Такая работа павінна быць зараз-жа праведзена паўсамама.

Калгаснікі нашай рэспублікі маюць не малы вопыт у асушэнні балот. Зараз на многіх калгасах праводзіцца вялікая падрыхтоўчая работа па выкананню плана меліярацыі. Аднак трэба адзначыць, што ў гэту работу яшчэ па-сур'езнаму не ўключыліся раі раёнаў і калгасаў. Асабліва праця ідзе падрыхтоўка ў Матлеўскай і Вішэцкай абласцях. Для паспяховага выканання плана намячаных партый і ўрадам вялікіх работ усе без выключэння калгасы і раёны павінны зраз-жа пачаць падрыхтоўку трас, загатоўку меліярацыйнага інструмента і інвентара, давеці планы і графікі работ да кожнай брыгады. Гэта забяспечыць паспяховае выкананне стацінскага плана вялікіх работ па асушэнню балот Савецкай Беларусі.

(БЕЛТА).

У калгасах Несвіжскага раёна

НЕСВІЖ. (Спец. нар. «Звязды»). Больш 10 тысяч гектараў балот і забалочаных масіваў накіраваны ў раёне. У найбольш мінумым ліку іх не думай асушыць. Намешчыкам халача зямлі і без гатава, а ў селян-аднаасобнікаў нехалапа сілі ні сродкаў.

У мінумым годзе маланыя калгасы раёна ўключылі першыя крокі ў асушэнні балот. Ім прышла па дапамогу МТС. У калгасе імені Чырвонай Арміі з дапамогай МТС было раскарчавана 10 гектараў балота і ўзарана 35 гектараў. Таўсама ўздыма за асушы балот і калгаснікі сельсавета імені Сталіна. З асушанага масіва ў 60 гектараў яны атрымалі па 35 цэнтрвель высокакачэснага сена.

Але сапраўдны работа па меліярацыі пачынаецца толькі сёлетэ. Паставы партыі і ўрада аб асушэнні балот у Беларускай ССР і ў калгасах і сельсаветах сустрэты ў раёне з вялікім уздымам. Калгаснікі, абмеркаваўшы гэту паставу, узялі на сябе канкрэтныя абавязальнасці, дзейна рыхтуюцца да пачатку работ.

Калгасы імені 17 верасня павінен асушыць 70 гектараў балот. Тут ужо вылучылі брыгады трабароў. Рыхтуюцца пачаць інвентар. Каля 100 гектараў асушыць у гэтым годзе калгаснікі сельсавета імені «Мірынае бераг». Як і ў калгасе імені 17 верасня, тут пачалася ўжо ачыстка балота ад хмызнякова.

У калгасе імені Варашылава будзе асушыць і асвоена 50 гектараў забалочанай зямлі. Калгаснікі мяркуюць гэту плошчу скарыстаць для травасення, а таксама для пасеву каняпель і гародніны.

Калгасы імені 17 верасня павінен асушыць 70 гектараў балот. Тут ужо вылучылі брыгады трабароў. Рыхтуюцца пачаць інвентар. Каля 100 гектараў асушыць у гэтым годзе калгаснікі сельсавета імені «Мірынае бераг». Як і ў калгасе імені 17 верасня, тут пачалася ўжо ачыстка балота ад хмызнякова.

У калгасе імені Варашылава будзе асушыць і асвоена 50 гектараў забалочанай зямлі. Калгаснікі мяркуюць гэту плошчу скарыстаць для травасення, а таксама для пасеву каняпель і гародніны.

Калгасы імені 17 верасня павінен асушыць 70 гектараў балот. Тут ужо вылучылі брыгады трабароў. Рыхтуюцца пачаць інвентар. Каля 100 гектараў асушыць у гэтым годзе калгаснікі сельсавета імені «Мірынае бераг». Як і ў калгасе імені 17 верасня, тут пачалася ўжо ачыстка балота ад хмызнякова.

У калгасе імені Варашылава будзе асушыць і асвоена 50 гектараў забалочанай зямлі. Калгаснікі мяркуюць гэту плошчу скарыстаць для травасення, а таксама для пасеву каняпель і гародніны.

Калгасы імені 17 верасня павінен асушыць 70 гектараў балот. Тут ужо вылучылі брыгады трабароў. Рыхтуюцца пачаць інвентар. Каля 100 гектараў асушыць у гэтым годзе калгаснікі сельсавета імені «Мірынае бераг». Як і ў калгасе імені 17 верасня, тут пачалася ўжо ачыстка балота ад хмызнякова.

У калгасе імені Варашылава будзе асушыць і асвоена 50 гектараў забалочанай зямлі. Калгаснікі мяркуюць гэту плошчу скарыстаць для травасення, а таксама для пасеву каняпель і гародніны.

Калгасы імені 17 верасня павінен асушыць 70 гектараў балот. Тут ужо вылучылі брыгады трабароў. Рыхтуюцца пачаць інвентар. Каля 100 гектараў асушыць у гэтым годзе калгаснікі сельсавета імені «Мірынае бераг». Як і ў калгасе імені 17 верасня, тут пачалася ўжо ачыстка балота ад хмызнякова.

У калгасе імені Варашылава будзе асушыць і асвоена 50 гектараў забалочанай зямлі. Калгаснікі мяркуюць гэту плошчу скарыстаць для травасення, а таксама для пасеву каняпель і гародніны.

камісара аховы здароўя БССР тав. Каваленка М. І., Федасюк А. І., Меліхі С. М., Чарнова К. С., Дугашэўскага К. Н., Герасімычы Н. Г., народнага камісара комунальнага гаспадарства БССР тав. Забела В. С., Шапалава П. Г., Чорнага І. Л., Грыбава Н. І., Омелянічыча М. Т., Сысвай О. А., Маўчанскага Д. С., Дзюнісевича Ф. Я.

ЗА РЪБЛЯЖОМ.

Вайна ў Еўропе і Афрыцы (дзёнікі вайсковых дзеянняў).

Распарэджэнне германскага ваяннатога камандавання ў Бельгіі.

Экспарт убораў з ШПА.

Сустрэча Маўцова з Чыно.

Распарэджэнне югаслаўскага прэм'ер-міністра.

Абхот інтэрпратыванымі паміж Італіяй і Францыяй.

Да атакі англійскіх караблёў на французскія гангальскія судны.

У К А З

ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Аб узнгароджанні тав. Барсукова Е. З. ордэнам Леніна

За выдатныя заслугі ў справе развіцця і ўмацавання артылерыі Чырвонай Арміі ўзнагародзіць тав. Барсукова Е. З. ордэнам Леніна, у сувязі з 75-годдзем дзятрынае нараджэння, ордэнам Леніна.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР

М. КАЛІНІН.

Санктар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.

Москва, Крамль, 31 сакавіка 1941 года.

20 ГОД СОВЕЦКАГА СЕЛЬКАГАСПАДАРЧАГА МАШЫНАБУДАЎНІЦТВА

20 год назал. І красавіка 1921 года, В. І. Ленін напісаў дэкрэт аб развіцці сельскагаспадарчага машынабудуўніцтва ў мадаль галы Савецкай рэспублікі. Совет Народных камісараў прыняў сельскагаспадарчае машынабудуўніцтва сарвай навуцальнай дзяржаўнай акадэміі.

За прапайшома дзятрынае сацыялістычнае земляробства ператварылася ў самую

У сесію Вярхоўнага Савета БССР 1-га склікання СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДУ АБ ДЗЯРЖАЎНЫМ БЮДЖЭЦЕ БССР НА 1941 ГОД*

Прамова дэпутата Нагана Я. Н.

Таварышы дэпутаты! Бюджэт Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі на 1941 год у аб'ёме 2.134 млн. рублёў адпавядае рашэнням XVIII Усеагульнай партконференцыі і з'яўляецца адлюстраваннем новых вялікіх задач, пастаўленых партыяй і ўрадам перад народнай гаспадаркай нашай рэспублікі.

Партыя і ўрад узнялі ўзброены вайну ўвагу далейшаму росту прамысловасці, выпускаючай тавары шырокага спажывання. За 1940 год мясцова прамысловасць Беларусі выпусціла прадукцыі на 178,7 млн. рублёў у названых пераходных 1926—27 гг. — без харчовай прамысловасці і сельгасмушэля. Па аб'ёме і раёнаў прамысловасці мы маем у 1940 годзе рост супроць 1939 года на 18 процантаў.

У 1940 годзе ўведзены ў дзеянне раённыя заводы ў г. Мінску, буйны прах па вырабу акумуляраў у Віцебску і рад. іншых прад-

себекошту мела месца падарожжэ на 2,3 проц., замест звыжэння на 2,7 проц. У выніку — мясцовая прамысловасць неаднаўраўнаважана дзяржаўны бюджэт 4.819 тыс. рублёў.

У значнай ступені недахопы ў рабоце мясцовай прамысловасці крыюцца ў тым, што часта канкрэтнае кіраўніцтва вытворчасці, напаленнем тэхнічнага працэсу, па стварэнню неабходных умоў для высокапрадукцыйнай стандаўнагай работы палітыка кіраўніцтва наогул, без канкрэтных вывучэння эканоміі і тэхнічнай прадпрыемства. Зніжэння гэтых недахопаў — неадкладная, першачарговая задача ўсіх работнікаў мясцовай прамысловасці.

У 1941 годзе мясцовая прамысловасць у пэрым павінна павялічыць выпуск прадукцыі на 40,3 проц. Асабліва вялікі рост намячаецца па прамысловасці раёнаў паліграфічнага, аб'ём вытворчасці якой (апраца прамысловасці сельгасмушэля) павялічыцца на 61 проц. У раёнах прамысловасці ў 1941 годзе павінна быць арганізавана 622 новых невялікіх прадпрыемства па вырабу тавараў шырокага спажывання.

Побач з асабным вытворчасці вялікай колькасці новых вырабаў шырокага спажывання ў 1941 годзе мясцовая прамысловасць павінна выраіць пытанне паўсямясцовага забеспячэння патрб калгасаў і саўгасаў па рамонту і вырабу прасейнага сельгасспадарчата інвентара і машын. Для гэтай мэты ў бліжэйшым годзе мы павінны пабудавать у 9 абласцях на лініі раённай прамысловасці 9 пахаў па аліву чыгуны магутнасцю ў 600—700 тон кожны.

Пастава Соўпаркома Саюза ССР і ЦК ВКП(б) ад 9 студзеня 1941 года «Аб мерапрыемствах па павелічэнню вырабу тавараў шырокага спажывання і харчу з мясцовай сыравіны» з'яўляецца яркім праўдзёным ідэяльным кіраваннем партыі і ўрада аб расшырэнні мясцовай прамысловасці для забеспячэння растуага попыту насельніцтва на рознага роду тавары шырокага спажывання. Гэтая пастава ажурвае велізарны магчымасці для быстрага росту густой сеткі прадпрыемстваў у раёнах пеласродка для крыніц сыравіны і ў месцах спажывання прадукцыі.

Узброеным рашэнням XVIII Усеагульнай партконференцыі, стаханавіцкі і ўдзяржні, інжынерна-тэхнічная работнікі і служачы мясцовай прамысловасці, энергія змагаючыся за зніжэнне недахопаў у рабоце мясцовай прамысловасці, пры неперарывнай дапамозе мясцовай Савецкай дэпутатаў працоўных і партыйных арганізацый, рэалізуюць паставы Савета Народных Камісароў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) ад 9 студзеня 1941 года «Аб мерапрыемствах па павелічэнню вырабу тавараў шырокага спажывання і харчу з мясцовай сыравіны і, несумненна, паспяхова выкананы і перавыкаваюць наменаныя планы 1941 года. Залогам гэтаму з'яўляецца тое, што на чале нашага набажэснага шэсцяга да звычтых выршых камуністаў стаць наша саўпартыя партыя Леніна — Сталіна, наш мудры правядар і настаўнік вялікі Сталін! (Апладысменты).

Разам з тым неабходна адзначыць, што ў рабоце нашай мясцовай прамысловасці ўсё-ж ёсць рад буйных неахопаў. Пры агульным выкананні плана 1940 года ўсёй прамысловасцю Наркам-мясшпрама рэспубліканска прамысловасці свай план 1940 года не выканала, — яна неададала прадукцыі на 13,6 млн. рублёў.

Вялікімі мінусам у рабоце мясцовай прамысловасці з'яўляецца тое, што ў 1940 годзе многія дзятары нашых прадпрыемстваў не надалі належнай увагі пытанню выканання плана па ўстаноўленым асартыментам, барацьбе за зніжэнне сабекошту і рэжым эканоміі. У выніку гэтага становіцца мясцовая прамысловасць у 1940 г. значна неаднаўраўнаважана па асартыментам, аб чым у сваім дакладзе гаварыў старшыня буйгэтай камісіі дэпутат тав. Малін. Па

бешта 130 тыс. рублёў і на складанне пераходных аб'ектаў — 512 тыс. рублёў. Улічваючы, што таварышы толькі арганізаваны былі ў 1939—1940 гг., прашу сесію Вярхоўнага Савета БССР, калі не для поўнага, то для частковага сканчэння пачатых аб'ектаў, асігнаваць дадаткова 200 тыс. рублёў.

Прамова дэпутата Рабцава І. Н.

Таварышы дэпутаты! Мы заслухалі пшыфры даходнай і расходаў часткі бюджэта Беларускай рэспублікі, якія красамоўна свечыць аб няспынным росце матэрыяльнага і культурнага ўзроўню працоўных нашай ордэнаснай рэспублікі.

Бюджэт Беларускай рэспублікі, у тым ліку і Віцебскай абласці, значна ўзрастае па даходах за кошт развіцця мясцовай прамысловасці і гандлю. Калі ў 1940 годзе даходы прамысловасці па абласці складалі 496 тыс. руб., то ў 1941 годзе яны складуць 658 тыс. руб. Калі ў 1940 годзе даходы ў бюджэт ад гандлю складалі 7.022 тыс. руб., то ў 1941 годзе яны складуць 11.736 тыс. руб. Але гэты рост даходаў у бюджэт не можа нас задавальняць, таму што ігчы дадка не ўсе магчымасці свяржотаны ў справе развіцця мясцовай прамысловасці і гандлю.

Пастава СНЕ ССР і ЦК ВКП(б) ад 9 студзеня г. г. стварыла неабмежаваныя магчымасці для развіцця мясцовай прамысловасці і пракамерцыі. Кожны раён і горад, развіваючы мясцовую прамысловасць, можа мець вялікі сумы на культурна-бытавое будаўніцтва.

Калі ўзяць за прыклад Белашэўскі раён, Віцебскай абласці, які запланіраваў прыбытак на 1941 год па раёнпрамабюджэту на 260 тыс. рублёў, то гэты раён атрымае дадаткова ў бюджэт на жыллё-

Бюджэт, які прыме сесія, стане дзяржаўным законам, якаяй фінансавай праграмай 1941 года. Беларуска народ самааданай работай пад кіраўніцтвам акомуністычнай партыі і вадзіца Сталіна безумоўна даб'ецца не толькі выканання, але і перавыканання дзяржаўнага плана ва ўсіх яго частках.

Бюджэт, які прыме сесія, стане дзяржаўным законам, якаяй фінансавай праграмай 1941 года. Беларуска народ самааданай работай пад кіраўніцтвам акомуністычнай партыі і вадзіца Сталіна безумоўна даб'ецца не толькі выканання, але і перавыканання дзяржаўнага плана ва ўсіх яго частках.

Поспехі ў галіне росту бюджэта БССР былі-б яшчэ большымі, калі-б усе нашы фінансавыя органы, мясцовыя саветы не вывучылі берачы дзяржаўнае калянку. Не жаль, мы яшчэ гэтага не дасягнулі. Малюць месца факты, калі сотні тысяч рублёў скаржотваюцца нерэспэцыяльна. Напрыклад, у Віцебскай абласці па практы, якія не ажыццяўляюцца, затрачана 529.400 руб.

Немаючы з'яваў да працэдураўнага не зашваржэнне сесіі бюджэта.

Падтрымваючы просьбу дэпутата тав. Мельнікава, я прашу сесію павялічыць асігнаванні для Віцебскай абласці на наступныя мерапрыемствы.

Па-першае, у сувязі з будаўніцтвам новых прадпрыемстваў і рэканструкцыяй існуючых заводаў горада Віцебска і абласці прашу павялічыць асігнаванні на развіцц прамысловасці будматэрыялаў на 520 тыс. рублёў.

Па-другое, улічваючы, што грузабарот за апошнія 3—4 гады па Віцебскай абласці ў сувязі з расшырэннем прамысловасці павялічыўся амаль у пяць разоў, прашу асігнаць дадаткова 600 тыс. рублёў на дорожнае будаўніцтва і іншыя мерапрыемствы.

Таварышы дэпутаты! Унесены на зашваржэнне сесіі дзяржаўны бюджэт Беларускай ССР з'яўляецца вадной праграмай дзеяння за выкананне народна-гаспадарчых плана Беларускай рэспублікі, які знаходзіцца ва ўзаемнай сувязі з бюджэтам. Выкананне народна-гаспадарчых плана на кожнай галіне гэта значыць выкананне бюджэта. Такая задача работчых, калгаснікаў, інжынераў і тэхніцаў, спецыялістаў сельскай гаспадаркі, саветскай інтэлігенцыі нашай рэспублікі. Няма ніякага сумнення ў тым, што бюджэт будзе не толькі выкананы, але і перавыкананы. Парукай гэтаму тое, што ўсім нашым рухам уперад ідуць Камуністычная партыя і вялікі Сталін. (Апладысменты).



Толькі ў апошні час Наркамат аховы здароўя накіравана на сяло каля 260 урачоў.

Але справа аховы здароўя яшчэ мае вялікія неахопы. Асабліва неадастаткова янась работчых і сельскай і саветскай установаў па абслугоўванню працоўных. Трэба карынным чынам павялічыць медыцынскае абслугоўванне дзяцей.

Органы аховы здароўя ў гэтым годзе правядуць рад мерапрыемстваў. Раагортавацца падыхоўка хірургаў, акушэраў і дзіцячых урачоў для кожнага раёна.

У 1941 годзе прадуладжваецца рост дзіцячых кансультацый, малочных кухань, ясель, павялічыцца колькасць спецыялістаў па дзіцячых хваробах. У штат сельскіх участкаў уведзена патраўнажыная сестра для абслугоўвання новападарожаных.

Важнейшай нашай задачай з'яўляецца павышэнне саветскай культуры ва ўсіх населеных пунктах. На гэта ў нас атрачваюцца вялікія сродкі. Але трэба сказаць, што не ўсе мясцовыя саветы яе след адносіцца да справы павышэння саветскай культуры.

Тав. Маленкоў на XVIII Усеагульнай партконференцыі паставіў велікі важную задачу — змагацца за культуру на вытворчасці. Без высокай культуры нельга дасягнуць высокай прадукцыйнасці працы, нельга вырашыць вялікія задачы, якія ставяць перад нашай краінай. Гэта асабліва адносіцца да саветскай культуры насельніцтва. Дзе бруд — там рыхаюцца, там няма паратку. Дзе бруд — там рост заразных захворванняў.

Аб будаўніцтва дзяцяў. Затверджаны ўрадам план будаўніцтва дзяцяў выканан у 1940 годзе на 36 процантаў. У Дрыбінскім і Чарняўскім раёнах Магілёўскай абласці за мінулы год не пабудавана ні адной дзяці. У многіх раёнах Палескай і іншых абласцей дзяці стварываюцца не па прызначэнню — займаюцца ваў сьцядах, гаражах, аўчарні, суніцях. Такое становіцца і ў некастрычальных Пятрыпаўскага, Мазірскага, Старадарожскага і Рачыцкага раёнаў.

Я прашу, таварышы дэпутаты, звярнуць на будаўніцтва дзяцяў і скарыстанне іх на працоўны прызначэнню самую сур'яную увагу. І ў першую чаргу на дзяці калгасаў.

Таварышы дэпутаты! На народную ахову здароўя дзяржаўны бюджэт прадуладжвае значныя асігнаванні. Задача павяр у тым, каб найбольш эфектыўна, поўнасьцю, па прамоу прызначэнню і ў тэрмін скарыстаць гэтыя сродкі.

Зыходзячы з выступленняў асобных дэпутатаў, а таксама з маючыхся ў Наркамат аховы здароўя матэрыялаў, прашу сесію Вярхоўнага Савета БССР аб павелічэнні некастрычальных асігнаванняў па большому Наркамата аховы здароўя на наступныя артыкулах.

Усім вядома, якое вялікае значэнне мае перавіканне крыві для выратавання жыцця чалавека і ў мірнай абстаноўцы і,

асябіва, у вайнавай. Жыццё тысяч людзей вырашотваецца гэтым сродкам у клініках, радзільных дамах, бальніцах і асабіва на фронтах.

У мінулым годзе было прыступлена да праектыравання і будаўніцтва ў Мінску Інстытута пералівання крыві. Але па бюджэту бліжэйшага года для гэтай мэты сродкі не прадуладжаны. Улічваючы выключную важнасць гэтага аб'екта для нашай рэспублікі, прашу асігнаваць на працяг будаўніцтва Інстытута пералівання крыві ў 1941 годзе 500 тыс. рублёў.

Таварышы дэпутаты! Мы заслухалі пшыфры даходнай і расходаў часткі бюджэта Беларускай рэспублікі, якія красамоўна свечыць аб няспынным росце матэрыяльнага і культурнага ўзроўню працоўных нашай ордэнаснай рэспублікі.

Бюджэт Беларускай рэспублікі, у тым ліку і Віцебскай абласці, значна ўзрастае па даходах за кошт развіцця мясцовай прамысловасці і гандлю. Калі ў 1940 годзе даходы прамысловасці па абласці складалі 496 тыс. руб., то ў 1941 годзе яны складуць 658 тыс. руб. Калі ў 1940 годзе даходы ў бюджэт ад гандлю складалі 7.022 тыс. руб., то ў 1941 годзе яны складуць 11.736 тыс. руб. Але гэты рост даходаў у бюджэт не можа нас задавальняць, таму што ігчы дадка не ўсе магчымасці свяржотаны ў справе развіцця мясцовай прамысловасці і гандлю.

Пастава СНЕ ССР і ЦК ВКП(б) ад 9 студзеня г. г. стварыла неабмежаваныя магчымасці для развіцця мясцовай прамысловасці і пракамерцыі. Кожны раён і горад, развіваючы мясцовую прамысловасць, можа мець вялікі сумы на культурна-бытавое будаўніцтва.

Калі ўзяць за прыклад Белашэўскі раён, Віцебскай абласці, які запланіраваў прыбытак на 1941 год па раёнпрамабюджэту на 260 тыс. рублёў, то гэты раён атрымае дадаткова ў бюджэт на жыллё-

Толькі ў апошні час Наркамат аховы здароўя накіравана на сяло каля 260 урачоў.

Але справа аховы здароўя яшчэ мае вялікія неахопы. Асабліва неадастаткова янась работчых і сельскай і саветскай установаў па абслугоўванню працоўных. Трэба карынным чынам павялічыць медыцынскае абслугоўванне дзяцей.

Органы аховы здароўя ў гэтым годзе правядуць рад мерапрыемстваў. Раагортавацца падыхоўка хірургаў, акушэраў і дзіцячых урачоў для кожнага раёна.

У 1941 годзе прадуладжваецца рост дзіцячых кансультацый, малочных кухань, ясель, павялічыцца колькасць спецыялістаў па дзіцячых хваробах. У штат сельскіх участкаў уведзена патраўнажыная сестра для абслугоўвання новападарожаных.

Важнейшай нашай задачай з'яўляецца павышэнне саветскай культуры ва ўсіх населеных пунктах. На гэта ў нас атрачваюцца вялікія сродкі. Але трэба сказаць, што не ўсе мясцовыя саветы яе след адносіцца да справы павышэння саветскай культуры.

Тав. Маленкоў на XVIII Усеагульнай партконференцыі паставіў велікі важную задачу — змагацца за культуру на вытворчасці. Без высокай культуры нельга дасягнуць высокай прадукцыйнасці працы, нельга вырашыць вялікія задачы, якія ставяць перад нашай краінай. Гэта асабліва адносіцца да саветскай культуры насельніцтва. Дзе бруд — там рыхаюцца, там няма паратку. Дзе бруд — там рост заразных захворванняў.

Аб будаўніцтва дзяцяў. Затверджаны ўрадам план будаўніцтва дзяцяў выканан у 1940 годзе на 36 процантаў. У Дрыбінскім і Чарняўскім раёнах Магілёўскай абласці за мінулы год не пабудавана ні адной дзяці. У многіх раёнах Палескай і іншых абласцей дзяці стварываюцца не па прызначэнню — займаюцца ваў сьцядах, гаражах, аўчарні, суніцях. Такое становіцца і ў некастрычальных Пятрыпаўскага, Мазірскага, Старадарожскага і Рачыцкага раёнаў.

Я прашу, таварышы дэпутаты, звярнуць на будаўніцтва дзяцяў і скарыстанне іх на працоўны прызначэнню самую сур'яную увагу. І ў першую чаргу на дзяці калгасаў.

Таварышы дэпутаты! На народную ахову здароўя дзяржаўны бюджэт прадуладжвае значныя асігнаванні. Задача павяр у тым, каб найбольш эфектыўна, поўнасьцю, па прамоу прызначэнню і ў тэрмін скарыстаць гэтыя сродкі.

Зыходзячы з выступленняў асобных дэпутатаў, а таксама з маючыхся ў Наркамат аховы здароўя матэрыялаў, прашу сесію Вярхоўнага Савета БССР аб павелічэнні некастрычальных асігнаванняў па большому Наркамата аховы здароўя на наступныя артыкулах.

Усім вядома, якое вялікае значэнне мае перавіканне крыві для выратавання жыцця чалавека і ў мірнай абстаноўцы і,

асябіва, у вайнавай. Жыццё тысяч людзей вырашотваецца гэтым сродкам у клініках, радзільных дамах, бальніцах і асабіва на фронтах.

У мінулым годзе было прыступлена да праектыравання і будаўніцтва ў Мінску Інстытута пералівання крыві. Але па бюджэту бліжэйшага года для гэтай мэты сродкі не прадуладжаны. Улічваючы выключную важнасць гэтага аб'екта для нашай рэспублікі, прашу асігнаваць на працяг будаўніцтва Інстытута пералівання крыві ў 1941 годзе 500 тыс. рублёў.

Таварышы дэпутаты! Мы заслухалі пшыфры даходнай і расходаў часткі бюджэта Беларускай рэспублікі, якія красамоўна свечыць аб няспынным росце матэрыяльнага і культурнага ўзроўню працоўных нашай ордэнаснай рэспублікі.

Бюджэт Беларускай рэспублікі, у тым ліку і Віцебскай абласці, значна ўзрастае па даходах за кошт развіцця мясцовай прамысловасці і гандлю. Калі ў 1940 годзе даходы прамысловасці па абласці складалі 496 тыс. руб., то ў 1941 годзе яны складуць 658 тыс. руб. Калі ў 1940 годзе даходы ў бюджэт ад гандлю складалі 7.022 тыс. руб., то ў 1941 годзе яны складуць 11.736 тыс. руб. Але гэты рост даходаў у бюджэт не можа нас задавальняць, таму што ігчы дадка не ўсе магчымасці свяржотаны ў справе развіцця мясцовай прамысловасці і гандлю.

Пастава СНЕ ССР і ЦК ВКП(б) ад 9 студзеня г. г. стварыла неабмежаваныя магчымасці для развіцця мясцовай прамысловасці і пракамерцыі. Кожны раён і горад, развіваючы мясцовую прамысловасць, можа мець вялікі сумы на культурна-бытавое будаўніцтва.

Калі ўзяць за прыклад Белашэўскі раён, Віцебскай абласці, які запланіраваў прыбытак на 1941 год па раёнпрамабюджэту на 260 тыс. рублёў, то гэты раён атрымае дадаткова ў бюджэт на жыллё-

Толькі ў апошні час Наркамат аховы здароўя накіравана на сяло каля 260 урачоў.

Але справа аховы здароўя яшчэ мае вялікія неахопы. Асабліва неадастаткова янась работчых і сельскай і саветскай установаў па абслугоўванню працоўных. Трэба карынным чынам павялічыць медыцынскае абслугоўванне дзяцей.

Органы аховы здароўя ў гэтым годзе правядуць рад мерапрыемстваў. Раагортавацца падыхоўка хірургаў, акушэраў і дзіцячых урачоў для кожнага раёна.

У 1941 годзе прадуладжваецца рост дзіцячых кансультацый, малочных кухань, ясель, павялічыцца колькасць спецыялістаў па дзіцячых хваробах. У штат сельскіх участкаў уведзена патраўнажыная сестра для абслугоўвання новападарожаных.

Важнейшай нашай задачай з'яўляецца павышэнне саветскай культуры ва ўсіх населеных пунктах. На гэта ў нас атрачваюцца вялікія сродкі. Але трэба сказаць, што не ўсе мясцовыя саветы яе след адносіцца да справы павышэння саветскай культуры.

Тав. Маленкоў на XVIII Усеагульнай партконференцыі паставіў велікі важную задачу — змагацца за культуру на вытворчасці. Без высокай культуры нельга дасягнуць высокай прадукцыйнасці працы, нельга вырашыць вялікія задачы, якія ставяць перад нашай краінай. Гэта асабліва адносіцца да саветскай культуры насельніцтва. Дзе бруд — там рыхаюцца, там няма паратку. Дзе бруд — там рост заразных захворванняў.

Аб будаўніцтва дзяцяў. Затверджаны ўрадам план будаўніцтва дзяцяў выканан у 1940 годзе на 36 процантаў. У Дрыбінскім і Чарняўскім раёнах Магілёўскай абласці за мінулы год не пабудавана ні адной дзяці. У многіх раёнах Палескай і іншых абласцей дзяці стварываюцца не па прызначэнню — займаюцца ваў сьцядах, гаражах, аўчарні, суніцях. Такое становіцца і ў некастрычальных Пятрыпаўскага, Мазірскага, Старадарожскага і Рачыцкага раёнаў.

Я прашу, таварышы дэпутаты, звярнуць на будаўніцтва дзяцяў і скарыстанне іх на працоўны прызначэнню самую сур'яную увагу. І ў першую чаргу на дзяці калгасаў.

Таварышы дэпутаты! На народную ахову здароўя дзяржаўны бюджэт прадуладжвае значныя асігнаванні. Задача павяр у тым, каб найбольш эфектыўна, поўнасьцю, па прамоу прызначэнню і ў тэрмін скарыстаць гэтыя сродкі.

Зыходзячы з выступленняў асобных дэпутатаў, а таксама з маючыхся ў Наркамат аховы здароўя матэрыялаў, прашу сесію Вярхоўнага Савета БССР аб павелічэнні некастрычальных асігнаванняў па большому Наркамата аховы здароўя на наступныя артыкулах.

Усім вядома, якое вялікае значэнне мае перавіканне крыві для выратавання жыцця чалавека і ў мірнай абстаноўцы і,

асябіва, у вайнавай. Жыццё тысяч людзей вырашотваецца гэтым сродкам у клініках, радзільных дамах, бальніцах і асабіва на фронтах.

У мінулым годзе было прыступлена да праектыравання і будаўніцтва ў Мінску Інстытута пералівання крыві. Але па бюджэту бліжэйшага года для гэтай мэты сродкі не прадуладжаны. Улічваючы выключную важнасць гэтага аб'екта для нашай рэспублікі, прашу асігнаваць на працяг будаўніцтва Інстытута пералівання крыві ў 1941 годзе 500 тыс. рублёў.

Таварышы дэпутаты! Мы заслухалі пшыфры даходнай і расходаў часткі бюджэта Беларускай рэспублікі, якія красамоўна свечыць аб няспынным росце матэрыяльнага і культурнага ўзроўню працоўных нашай ордэнаснай рэспублікі.

Бюджэт Беларускай рэспублікі, у тым ліку і Віцебскай абласці, значна ўзрастае па даходах за кошт развіцця мясцовай прамысловасці і гандлю. Калі ў 1940 годзе даходы прамысловасці па абласці складалі 496 тыс. руб., то ў 1941 годзе яны складуць 658 тыс. руб. Калі ў 1940 годзе даходы ў бюджэт ад гандлю складалі 7.022 тыс. руб., то ў 1941 годзе яны складуць 11.736 тыс. руб. Але гэты рост даходаў у бюджэт не можа нас задавальняць, таму што ігчы дадка не ўсе магчымасці свяржотаны ў справе развіцця мясцовай прамысловасці і гандлю.

Пастава СНЕ ССР і ЦК ВКП(б) ад 9 студзеня г. г. стварыла неабмежаваныя магчымасці для развіцця мясцовай прамысловасці і пракамерцыі. Кожны раён і горад, развіваючы мясцовую прамысловасць, можа мець вялікі сумы на культурна-бытавое будаўніцтва.

Калі ўзяць за прыклад Белашэўскі раён, Віцебскай абласці, які запланіраваў прыбытак на 1941 год па раёнпрамабюджэту на 260 тыс. рублёў, то гэты раён атрымае дадаткова ў бюджэт на жыллё-

Толькі ў апошні час Наркамат аховы здароўя накіравана на сяло каля 260 урачоў.

Але справа аховы здароўя яшчэ мае вялікія неахопы. Асабліва неадастаткова янась работчых і сельскай і саветскай установаў па абслугоўванню працоўных. Трэба карынным чынам павялічыць медыцынскае абслугоўванне дзяцей.

Органы аховы здароўя ў гэтым годзе правядуць рад мерапрыемстваў. Раагортавацца падыхоўка хірургаў, акушэраў і дзіцячых урачоў для кожнага раёна.

У 1941 годзе прадуладжваецца рост дзіцячых кансультацый, малочных кухань, ясель, павялічыцца колькасць спецыялістаў па дзіцячых хваробах. У штат сельскіх участкаў уведзена патраўнажыная сестра для абслугоўвання новападарожаных.

Важнейшай нашай задачай з'яўляецца павышэнне саветскай культуры ва ўсіх населеных пунктах. На гэта ў нас атрачваюцца вялікія сродкі. Але трэба сказаць, што не ўсе мясцовыя саветы яе след адносіцца да справы павышэння саветскай культуры.

Тав. Маленкоў на XVIII Усеагульнай партконференцыі паставіў велікі важную задачу — змагацца за культуру на вытворчасці. Без высокай культуры нельга дасягнуць высокай прадукцыйнасці працы, нельга вырашыць вялікія задачы, якія ставяць перад нашай краінай. Гэта асабліва адносіцца да саветскай культуры насельніцтва. Дзе бруд — там рыхаюцца, там няма паратку. Дзе бруд — там рост заразных захворванняў.

Аб будаўніцтва дзяцяў. Затверджаны ўрадам план будаўніцтва дзяцяў выканан у 1940 годзе на 36 процантаў. У Дрыбінскім і Чарняўскім раёнах Магілёўскай абласці за мінулы год не пабудавана ні адной дзяці. У многіх раёнах Палескай і іншых абласцей дзяці стварываюцца не па прызначэнню — займаюцца ваў сьцядах, гаражах, аўчарні, суніцях. Такое становіцца і ў некастрычальных Пятрыпаўскага, Мазірскага, Старадарожскага і Рачыцкага раёнаў.

Я прашу, таварышы дэпутаты, звярнуць на будаўніцтва дзяцяў і скарыстанне іх на працоўны прызначэнню самую сур'яную увагу. І ў першую чаргу на дзяці калгасаў.

Таварышы дэпутаты! На народную ахову здароўя дзяржаўны бюджэт прадуладжвае значныя асігнаванні. Задача павяр у тым, каб найбольш эфектыўна, поўнасьцю, па прамоу прызначэнню і ў тэрмін скарыстаць гэтыя сродкі.

Зыходзячы з выступленняў асобных дэпутатаў, а таксама з маючыхся ў Наркамат аховы здароўя матэрыялаў, прашу сесію Вярхоўнага Савета БССР аб павелічэнні некастрычальных асігнаванняў па большому Наркамата аховы здароўя на наступныя артыкулах.

Усім вядома, якое вялікае значэнне мае перавіканне крыві для выратавання жыцця чалавека і ў мірнай абстаноўцы і,

асябіва, у вайнавай. Жыццё тысяч людзей вырашотваецца гэтым сродкам у клініках, радзільных дамах, бальніцах і асабіва на фронтах.

У мінулым годзе было прыступлена да праектыравання і будаўніцтва ў Мінску Інстытута пералівання крыві. Але па бюджэту бліжэйшага года для гэтай мэты сродкі не прадуладжаны. Улічваючы выключную важнасць гэтага аб'екта для нашай рэспублікі, прашу асігнаваць на працяг будаўніцтва Інстытута пералівання крыві ў 1941 годзе 500 тыс. рублёў.

Таварышы дэпутаты! Мы заслухалі пшыфры даходнай і расходаў часткі бюджэта Беларускай рэспублікі, якія красамоўна свечыць аб няспынным росце матэрыяльнага і культурнага ўзроўню працоўных нашай ордэнаснай рэспублікі.

Бюджэт Беларускай рэспублікі, у тым ліку і Віцебскай абласці, значна ўзрастае па даходах за кошт развіцця мясцовай прамысловасці і гандлю. Калі ў 1940 годзе даходы прамысловасці па абласці складалі 496 тыс. руб., то ў 1941 годзе яны складуць 658 тыс. руб. Калі ў 1940 годзе даходы ў бюджэт ад гандлю складалі 7.022 тыс. руб., то ў 1941 годзе яны складуць 11.736 тыс. руб. Але гэты рост даходаў у бюджэт не можа нас задавальняць, таму што ігчы дадка не ўсе магчымасці свяржотаны ў справе развіцця мясцовай прамысловасці і гандлю.

Пастава СНЕ ССР і ЦК ВКП(б) ад 9 студзеня г. г. стварыла неабмежаваныя магчымасці для развіцця мясцовай прамысловасці і пракамерцыі. Кожны раён і горад, развіваючы мясцовую прамысловасць, можа мець вялікі сумы на культурна-бытавое будаўніцтва.

Калі ўзяць за прыклад Белашэўскі раён, Віцебскай абласці, які запланіраваў прыбытак на 1941 год па раёнпрамабюджэту на 260 тыс. рублёў, то гэты раён атрымае дадаткова ў бюджэт на жыллё-

Толькі ў апошні час Наркамат аховы здароўя накіравана на сяло каля 260 урачоў.

Але справа аховы здароўя яшчэ мае вялікі

